



■ ТВОРЧАСЦЬ НАШЫХ ВЕТЭРАНАЎ

Прысвечана землякам


Калі б ні зайшоў у рэдакцыю – заўсёды ў добрым настроі. Здзіўляюся яго жыццёвай энергіі, аптымізму, не страчай цікаўнасці да ўсяго, што адбываецца наўкола, заўзятаму сяброўству з гукарам. У адпаведнасці з сітуацыяй, як кажуць, да месца, без натуры цытуе радкі з вершаў паэтаў-класікаў і сваіх асабістых. Ён – кладзевы ведаў аб гісторыі Клецчыны, асабліва савецкага часу, бо і сам яе непасрэдна стваральнік. Сярод яго добрых знаёмых, сяброў – былая кіраўнікі раёна, прадпрыемстваў, прамысловасці і сельскай гаспадаркі, дырэктары і настаўнікі ўстаноў адукацыі. Нездарма ў канцы дзявянастых мінулага стагоддзя менавіта Аляксандру Мікалаевічу Жукоўскаму выпала быць старшынёй камісіі па падрыхтоўцы да друку і членам рэдкалегіі па стварэнні гісторыка-дакументальнай хронікі "Памяць. Клецкі раён". Але і да гэтай адказнай працы ён шмат пісаў – артыкулы і нататкі ў рэспубліканскія газеты і часопісы, нашу раёнку (пэўны час быў яе галоўным рэдактарам), друкаваўся ў калектывных зборніках паэзіі. Ён аўтар кнігі: "Ні хвіліны ні адной не тлець" (2003 г.), "Напрамак жыцця" (2014 г.), "Мой вяслы сябра" (2017 г.). Удала склаўся ў плане творчай дзейнасці для Аляксандра Мікалаевіча і бягучы год – у свет выйшла яго новае выданне "Дарагія мае землякі".

Аўтар прысвяціў гэту кнігу Году малой радзімы. У ёй сабраны аповеды пра

жыхароў Клецчыны, аб тых, з кім яму пашчасціла працаваць, быць асабіста знаёмым. Безумоўна, ён, як чалавек, які доўгі час сумленна займаўся справамі адукацыі, не мог у сваёй творчасці пакінуць без увагі пытанні, звязаныя з работай навучальных устаноў. Школам, асобным педагогам адведзены першы раздзел, які так і называецца "Школа на хвалі часу". У ім – падборка публіцыстычных матэрыялаў, што друкаваліся ў "Да новых перамог", пачынаючы з 1976 года. Упэўнена, ветэранам педагогічнай працы, перачытаўшы артыкулы, успомніцца, як "...у студзені 1977 года каля чатырохсот настаўнікаў нашага раёна сталі на старт Усесаюзнага агляду", як праходзіла школьная рэформа, хто з'яўляўся "стваральнікам духоўнага свету", нагадаюць, як прайшла жнівеньская нарада ў 1989 годзе і г.д.

Аляксандр Жукоўскі доўгі час з'яўляўся старшынёй раённага Савета дэпутатаў, і яму добра вядомыя сацыяльныя праблемы кляччан, у тым ліку і звязаныя са скарачэннем насельніцтва Клецчыны. У другім раздзеле кнігі – "Клапаціцца аб людзях" – падборка артыкулаў аб дэмаграфічным станавішчы ў раёне і мерах па яго паляпшэнні, аб укараненні нарматываў сацыяльнага стандарту, а таксама аб ідэалагічнай рабоце.

"Дарагія мае землякі" – заключны раздзел. Ён прысвечаны канкрэтным людзям, стваральнікам гісторыі роднага



краю. Чытачы ў ім знойдуць замалёўкі аб тых, хто працаваў на Клецчыне, лячыў пацыентаў, вучыў дзяцей, хто быў "сапраўдным патрыётам" і "артысткай з народа", каго "старасць дома не застае" і хто "душой малады", хто "пакінуў светлую памяць" і "імкнуўся ў родныя мясціны"...

У эпілогу аўтар шкадуе, што рамкі кнігі не дазволілі расказаць яму пра ўсіх землякоў, і называе прозвішчы тых, аб кім варта было б напісаць. Адно відавочна, "Дарагія мае землякі" – гэта важкае дапаўненне да хронікі "Памяць. Клецкі раён", падборка артыкулаў і інтэрв'ю дазваляе нам зазірнуць няхай і ў недалёкае, але ўсё ж мінулае, аб якім трэба ведаць сучаснікам. Дзякуй, Аляксандр Мікалаевіч, за працу. Новых Вам творчых здабыткаў і выданняў.

Детство – частица души каждого человека

Один из самых интересных, замечательных и особо важных периодов в развитии ребенка – это дошкольное детство, когда фактически складывается личность, самосознание и мироощущение ребенка.

Сухомлинский писал: "Детство – важнейший период человеческой жизни, не подготовка к будущей жизни, а настоящая, яркая, самобытная, неповторимая жизнь. И от того, как прошло детство, кто вел ребенка за руку в детские



годы, что вошло в его разум и сердце из окружающего мира, – от этого в решающей степени зависит, каким человеком станет сегодняшний малыш". Над решением этих задач трудится коллектив ГУО "Клецкий ясли-сад №2". Образовательный процесс осуществляют 32 педагогических работника. Количество воспитанников – 276, функционирует 12 групп.

В преддверии Международного дня пожилых людей очередное расширенное заседание совета ветеранов системы образования и отраслевого профсоюза проходило на базе этого учреждения. Радужно встретили гостей заведующий Наталья Павловна Гаргун, заместитель заведующего по основной деятельности Леонида Бернардовна Высоцкая и председатель профсоюзного комитета Елена Николаевна Есман.

Наталья Павловна провела экскурсию по территории дошкольного образовательного учреждения. "Все красиво, ухожено, разумно спланировано", – констатировали гости. Далее педагоги-ветераны побывали в групповых, спальнях помеще-

ниях, кабинете дефектолога, в уголке "Беларуская хатка", отмечая, с какой любовью, чувством красоты и дизайнерского чутья оформлены интерьеры.

А затем нас ждали самые главные хозяева сада – его воспитанники. Они с удовольствием читали стихи, пели и танцевали, представили театральную постановку "Репка". Кульминацией стал спортивный праздник "Веселые старты". Радовались мы за ребят, восхищались их милой непосредственностью, но вместе с тем понимали, сколько труда требует воспитателям, музыкальным руководителям и руководителям физического воспитания, чтобы научить детей так легко и непринужденно выступать перед зрителями. Сколько репетиций, сколько повторов, сколько переживаний...

В музыкальном зале для нас организовали фотосессию и чаепитие. Вера Ивановна Шибут, первый заведующий данного учреждения (в ее бытность Клецкий детсад №4), вспоминала, как все начиналось, как убирали строительный мусор, накапливали "с миру по нитке" игровое оборудование... Вспоминали о главном – "как молоды мы были".

Уважаемый коллектив ГУО "Клецкий ясли-сад №2". От имени всех гостей, а также от районного комитета отраслевого профсоюза примите слова огромной благодарности за ваш труд. Вы содержите в идеальной чистоте здание. Трудитесь на кухне, готовите еду своим маленьким воспитанникам. Украшаете двор цветами, мастерите интереснейшие вещи: качели, карусель, домики, песочницы и все-все, что только может представить и пожелать для своих игр детское воображение. Вы учите, воспитываете, укладываете спать. Вы – люди, которые дарят детям детство. Для вас повседневная работа не просто любимое дело, это – жизнь. Спасибо вам за гостеприимство!

Софья Кудоярова. Фото Марины Плотко. Старонку падрыхтавала Вольга Русіновіч.

■ С ЮБИЛЕЕМ!

Ольга Герасимович
В каждом возрасте есть
свое счастье

*Мне казалось, что я не грузю,
Что метель мою прядь побелила...
Мне казалось, что я не ропщу,
Что о счастье давно позабыла.
Только зеркало боль выдает,
И глаза, что скрывают ненастье...
По душе моей осень идет –
И сгорают последние страсти...
Но в душе, обгоревшей, нагой,
Все ж надежда искрою родится:
Отболит все – я стану другой...
Как из пепла воскресшая птица!
Гляну в зеркало – и улыбнусь.
Нет в глазах даже тени ненастья.
Пробегают года... Ну, и пусть.
В каждом возрасте есть свое счастье.*

*Тонкую нить Судьбы
не порву.
Словно по краю иду
я – по рву.
И осторожно, как вброд,
я бреду.
То ли в космическом сне,
то ль – в бреду.
На перекрестках путей –
выражи.
О, огради от сетей,
вера в жизнь!
Снова нас манят во мгле
миражи...
Как избежать на земле
мира лжи?*

Жива ли?

*Жива ли? Живу? Выживаю!
А значит, люблю и мою,
И верить в мечту продолжаю,
Хоть часто стою на краю.
Жива ли? Живу. Проживаю
Уроки, что дарит судьба.
И мир, каким есть, принимаю,
В себе растворяя раба.
Жива ли? Живу. Оживаю...
Зову в душу Господа свет –
И сердце Ему открываю...
Иного пути в мире нет.
Жива ли? Живу! Открываю
Иные пространства души,
Рождаясь в себе, узнавая,
Как звуки Небес хороши!*

Зажги свечу...

*Зажги свечу – и помолчи в тиши,
Молитвою наполнив чащу сердца...
И окунься в мир света!.. Разреши
У пламени свечи душе согреться...
Светильников в том пламени не счесть,
Чьи Души стали огненны, как свечи,
Они сквозь пламя подают нам весть –
Душа в тиши услышит эти речи...
И хлынет в сердце огненный поток,
Все растворяя призрачно-земное...
Пробьется из глубин души исток...
Твое предназначение – иное.*

Я не хочу тебя терять...

*Я не хочу тебя терять...
Опять дожди, и стынет осень.
А сердце... сердце снова просит,
Чтобы могли мы доверять
Друг другу так же, как и раньше:
Легко, свободно и без фальши,
Без темноты недоговорок...
Ты сердцу очень-очень дорог.
Я не хочу тебя терять!*

*Ну как, скажи, мы все забудем?
Земные сказки пишут люди –
Судьбы волшебные страницы,
Где наши души, словно птицы,
Встречались дивно в поднебесье.
Мир ликовал, когда мы вместе
О чем-то просто говорили...
Над нами ангелы парили!
Ну как, скажи, мы все забудем?*

*Хочу вернуть назад опять
Полет души – и будь что будет!
Я слышу сердце... – сердце любит.
И не хочу тебя терять!*

Редакция поздравляет
Ольгу Вячеславовну с юбилеем,
который она отметила в октябре.